

Ба 81174

У. ЖЫЛКА.

УЯЙЛЕНЬНЕ

б. подъ

A R A U C H P H E

A K I P I J K A

Ба 81 174

У. ЖЫЛКА.

59/18/6

УЯЎЛЕНЬНЕ

Бел. аудио,
1901

ВІЛЬНЯ — 1923 Г.

АКЦІИ

БАРУЕПІДЕ

25.04.2009

ВЫДАНЬНЕ „НОВАГА ЖЫЦЬЦЯ“.

Пасъвячаеца

Л. РОДЗЕВІЧУ.

Радасьць мая вялікодная
Сына, пазнаўшага Маць.
Песьняй прадвеснія лагоднаю
Ўсіх я пачну абдараць.

Знаю—крыніцы гаючыя
Ёсьць на радзімай зямлі.
Дальлю захоплен бліскучаю,
Выслаў ёй дум караблі.

Брацьці, зраблю вас багатымі,
Зорамі высаджу край.
Сонцам зазъязе над хатамі
Словаў маіх каравай.

Сэрцы пратну зарапіцаю
Новых надходзячых дзён;
Выпішу сказ бліскавіцаю,
Выяўлю дзедаўскі сон.

Гэй, гаруны, і бядулі, і сумныя,
Ваш гэта чуецца плач?
Годзе! бяседа ў нас шумная,
Ў хаце сялянскай багач!

Змрок заняпаду кудзеляю,
Выпрадзе ўвесь яго съвіт.
Будзьма вясёлымі: бель Яе^{мэдэ}
Неба аздобіць блакіт!

Ладніца мішта — санб
Німбе юнізіць від азіа
Савутніці пешчозікі санб
Ісдзіка кул юд зіліні.

Весты і відьміків від відьміків
Годзіні відьміків від відьміків
Сонячна спісця від відьміків
Сасохікі відьміків від відьміків

Сонячна чатопініків
Із відьміків від відьміків
Мінінадзе від відьміків
Людзінадзе від відьміків

Вінніку і дакікі і дакікіт дас
Девіл кіннагр зает ша
Кіннагр міл і дакікіт дас
І рівнід піланків зас

II.

Запраўды,
Радасць—рацыя:—
Бацькаўшчына Беларусь
Ёсьць
Наймалодшая Нацыя.
З будняў блядых *Xa-xa-xa!*
Чорная косьць
Разъдзымухала Рух
Стараны
Вёсак і сёлаў.
Пяруны завірух
Ў захапленыні
Грымяць аб адным:—
Паўнагучна Адраджэнъне!
Бачу за ім
Бязъмерныя далі
І
Вялікія вартасці.
Божа! ў съведкі:
Мужычы гóлаў
Знаны ўпартасцю
Разбух.
Абрадзініцца ён
Новых дзён
Папараць—кветкай.✓

III.

А было пагана як:—
Ветры дзъмулі лютыя,
Спалі паслухмяныя
Вёскі, съюжай скутыя.

Горш былі за ворагаў
Ёй сыночкі родныя —
Ждалі скону скорага
І съяззы ні воднае.

Але што да гэтага
Мне ад руху п'янаму?
Чую съпеў няпетага,
Музыку нязнанаму.

Вінныя, віну ўшчыню.
Я ні ў чым ня каюся,—
Нябыцьця мінуўшчыны
Тройчы раз зракаюся!

IV.

Між пушчаў,
У гушчах
Лясоў,
Ў балотах
Ад слоты
Бяз слоў,
Бяз рыс
Выразных твару,
Бяз жару
У сэрцах—горнах,
Пакорна,
Як хмыз
Ці гной
Чужога поля,
Гібей, як стой,
Ў бязволльі,
Ў няволі,
Ў нядолі,
Мой люд.
І кожны тут,
Сусед наш ласы,
Нагадваў з часам
Мець дзель.
Але наш Дух,

Даючи рух,
Жыцьцё,
Праз крыўду, зъдзекі
І забыцьцё,
З прадвеку,
З гадоў старых,
Быў захаваны.
І вось—нязнаны—
Сягнуў тварыць.
І з першых дзён
Змог сну палон
І ночы глуш.
Мужычых душ
Зъявіў красу
І бель.

V.

Мячы маланак пелі
І навальніцы йшлі,
І гром вясьняны хмелем
Паіў абшар зямлі.

А вечарамі ў неба
Хтосьць пеўня выпускаў
І аб штодзенным хлебе
Там праўды ён шукаў.

І да глухой паўночы
Вылізваў цемнату.
Сачылі з верай вочы
Пажараў яснату.

Ды „Пяты“ коўдрай чорнай
Прыкрыла нач сама,
Каб зноў былі пакорны,
Каб зноў... Але дарма!

Дзірван узрылі буры
Шматкамі жорсткіх слоў:--
Чакаюць вёскі--Юры
З вясной затрубіць зоў.

VI.

Нашая ніва.
Сейбіт зары
Сее маўкліва
Сум аб дабры.

Жменяю семя,
Дужы узмах.
Ў золаку дрэмё¹
Сонечны шлях.

Дзе́вы - дзянніцы
Кленчаць на ўсход
Ў краплях расіцы
Буйны ўмалот.

Ўсюды прароцты...
Хто-ж іх пайме?
Розум—убожства
Верыць зіме.

Вецер съязльіва
Ўторыць яму;
Лозы жахліва
Вяжуць думу.

Толькі-ж бяз меры
Сылёзы чаму?
Хто у зъяверы
Плача на цьму?—

Мудрасьцю сівы
Сейбіт зары
Сее на нівы
Сум аб дабры.

Ўзыдуць зярняты
Ліху канец.
Весткі крылатай
Жду—пасланец.

VII.

Песьняў, песьняў, скочных чынаў:
Выцьві ночы аксаміт!
Перад скрыняй будучыны
Я--юнак Давыд.

Сэрцам верным
Сею лерна
Вешчы вершаў мак.
Над табой, Сыоне родны,
Перад съвітам зоры згодна
Сталі ў тайны знак.

I съятлей за крыж
Ён азначаў выш.

Каб-жа Бог
Дапамог!..

VIII

Съняжок на прадвесні
Вуркоча, бяжыць
Зацьвішае плесьняй
Ня здолее жыць.

Парма свае сілы
Зъбірае зіма, —
У друзгах няміла
„Народаў турма“.

Пракляшце „Расея“
Пралала на век.
Ня страшыць завея
Бліскучых павек.

К трывогам зънявага,
Разъдзёрта імгла
! творчасьці смага
Агнём праняла.

Ізырокаю тропай
У час гэты з пакус
На ману Эўропы
ўзыўшоў Беларус.

У лапцях лазових
Па съвітци ручнік
І съветам Христовим
Зіє аблік.

IX.

Нябескіх трамаў
Зьвісае край:—
Віхура браму
Зламаў у рай.

О, Божа, позні
Твой голас слаб:
На райскай пожні
Ў сярмязе раб.

Зьбірае зораў
Гарох ў палу,
Каб імі гора
Гаціць імглу.

Ў крывіцкіх вёсках
Узьняўся гуд.
І ў адгалосках
Зрастает цуд:

Гаўядзе нашай
Сыцець чарод:
Еуяе паша
Маіх балот.

X.

Ой, на белыя галубы
Раніцою раненька
У блакіт шыбалі.
— Чаго рады быў?
Ці запраўды далі
Вабілі ясьненъка?

Не драпежныя крумкачы,
Не чарнюськая хмара,
Нам нанесла гора.—
Вамі, Крывічы,
Завалодаў вораг,
Насъмляўся з мараў!..

XI, іншы ён худ йой
Ноччу, ах, ноччу
Хтосьці шапоца!
Голос прагачы ..

— Ганьба, о, ганьба над намі,
Сорам сябруе з сынамі,
Ньюсьць так раны.

81/44
15
Сълёзным туманам
Засьцяца вочы.
Ні праўды съятое
Ні волі тое.
Чужынцы, напасьці,
Пакута падзелам.
Па беламу целу
Знаком ад нажа
Крыавіць мяжа.
І кажуць прапасьці...
Толькі—не,
Не пазбыць...
Ня міне
Чаму быць! .



Мой дух не парух,
Не пагас праз вякі,
Паходняю съвеціць
Пад хмараў павецьцю,
Гарыць і іскрыцца
Агнём бліскавіцай.
На родных узлоньнях
Натхненная сіла
Мазольных далоняў
Разьбіла, зънішчыла
Ярма ланцугі;
Спаліла, скрышыла
Урокі благіх.

Выходзяць дзяўчата
Выгукваць вясну...
Я славу вам, хаты,
На дзідзе вярну!"


Голос яе...
Бурай пяе...

Я-ж вачэй ня ўзьніму багавіца,
Толькі ўзрушаны думкі чамусь...
О, як салодка сэрцу маліцца: —
Беларусь, Беларусь, Беларусь!

Народы! прадбачу:
 Шпаркасьць коняў
 Пагоні
 Суліць удачу.
 Вам на пасадзе
 Пакутніцу
 Нявехнай бачыць.
 З долая—закутніцай
 У ладзе,
 З ясным абліччам,
 З глуму, з нягодаў,
 Слову заручана,
 Кліча
 Да брацтва, згоды.
 Раны змучанай,
 Дым пажараў
 —Ахвяра
 За вашу злачыннасьць
 Народы.
 Ды ведайце толькі:

Ёй
Над „сёньня“ золкім,
Будучына
Квяцістай пустінай
Съцеле вясёлкі.

1922 г.





В00000003 103839

Бел. архив
1998